

Т.Я.Старасценка

### Поліфанія мастацкага тэксту

Пры аналізе мастацкага твора важна ўлічваць паняцце поліфанічнага дыялогу, калі тэма праводзіцца па розных галасах і аўтар, такім чынам, знаходзіцца на зменлівым месцы скрыжавання многіх “сэнсавых пазіцый”.

Выразны аўтарскі голас можна адчуць дзякуючы моўным сродкам, інакш, дыскурсіўным маркерам, якія акрэсліваюць зону дыялагічнага контакту суб'екта (аўтара) з адресатам (чытачом). Варта зазначыць, што такі аўтарскі голас найперш накіраваны на сутворчасць з рэцыпіентам, яго прыцягненне ў працэс суперажывання. На аснове аналізу англійскай мастацкай прозы Т.Ф.Пляханава вылучае сем дыскурсіўных маркераў той мяжы, за якой пачынаецца зона аўтарскага дыялогу [1, с. 162 – 175]. Некаторыя з такіх маркераў дыялогу магчыма вылучыць, і ў беларускіх мастацкіх тэкстах. Звернемся да іх асэнсавання.

Перавод аповеду ў кантэкст цяперашняга часу набліжае аўтара да чытача:

*I вось цяпер, праз дваццаць з нечым год, калі я бываю дома, дзе лячуся ўспамінам пра няблізкае і падхароціанае даўніе, да мяне зноў чамусьці прыходзіць радасная туга стрэцца з Чаславай Карлаўнай. Я ж бачыў далёкія гарады, нешта ў маім жыцці спраўдзілася, і я крышику давольны гэтym. Але, пэўна, і цяпёр я не сказаў бы ёй пра тое, што я яе любіў, любіў з неразважнай, смешнай дзіцячай затоенасцю. Не сказаў бы. Бо мы заўсёды мала добра гаворым другім, баючыся чужсое радасці, і, мусіць, гэтак трацім сваю (В.Адамчык. “Урок арыфметыкі”).*

Апошні сказ макраструктуры ўключае не толькі дзеясловы цяперашняга часу, але і займеннік **мы** з асабова-абагульненым значэннем: мы – гэта не толькі аўтар, але і чытач, і персанаж, і наогул любы чалавек. Такі займеннік дазрал耶 дыялагізаць тэкст, уключаючы ў працэс творчасці і чытача. Гэтаму працэсу садзейнічае і сродак персуазіўнасці – лексема **мусіць**, якая “запрашае да сумеснай дыскусіі, не навязваючы катэгарычна свайго пункту гледжання” [2, с.65].

Зона дыялогу пачынаецца і са змены асобы апавядальніка – ад трэцяй да першай асобы адзіночнага або множнага ліку:

*Панна Кася выскачыла з класа, дробна застукаўшы абцасікамі і моцна бразнуўшы дзвярыма. Ax, як нам было шкада чагосьці, як нечакана абарвалася і знікла назаўсёды нешта вельмі драгое – мабыць, гэта мы развітваліся з даверлівым і бесклапотным дзяцінствам, бо ўведалі, што жыццё куды складаней, як здаецца на першае вока (Ян Скрыган. “След гумавых шын”).*

Другі сказ макраструктуры сведчыць не толькі пра змену асобы, але і пра абагульняльны харктар высновы, выражанай у прэдыкатыўных частках (...што жыццё куды складаней, як здаецца на першае вока). Да

такой “недзіцячай” мудрасці прыйшлі вучні пасля горкага расчаравання ў настаўніцы польскай мовы Касі. І такая мудрасць стварае адзіную прастору дыялогу з чытачом.

Мастацкі дыскурс можа ўключаць інтэрсуб'ектыўны план:

*Глядзеў на сябе ў лютэрка і смяяўся горкім смехам. Ну чаго ты лез? Што ты хацеў? Маладыя пасвараца і паміраца. Што табе да іх? Выхоўрай сваіх дзяцей, у цябе іх двое. Не будзь унтарам Прышыбееўым, не лезь, куды цябе не просяць. Праўду казала жонка, праўду...*

*Але жыў нейкі яничэ адзін голас, які не згаджаўся з тым, што я сабе выказаў перад лютэркам.*

*А чаму я павінен праходзіць моўчкі міма ўсякага свінства, хамства, нібы яно мяне не датычыць? Сёння я магу гэта балота абысці, а заўтра яно зойме вунь якую плошчу, яно выйдзе з берагоў і прыйдзе ў мой дом, у маю кватэру. Дык чаму я павінен чакаць, пакуль янс прыйдзе, а не змагацца з ім на далёкіх подступах? Калі мы будзем абыякавымі да ўсяго кепскага, што ёсць у нас і побач з намі, то чым мы аорозніваемся ад таго чалавека, які жыве ў грамадстве, дзе чалавек чалавеку – воўк? Нічым!..* (У.Дамашэвіч. “Асеннім вечарам”).

Канфлікт інтэнцыянальных палёў персанажаў, які фіксуецца ў няўласна-простым маўленні апавядальніка (першы абзац макраструктуры адлюстроўвае супрацьлеглу пазіцыю жонкі, якая мела свой погляд на падзею), вырашаецца ў перадапснім сказе – дыялагічнай зоне, дзе выразна адчуваецца аўтарскі голас і падтрымка жыццёвой пазіцыі галоўнага героя. Асноўная ідэя (калі мы будзем абыякавымі да ўсяго кепскага, што ёсць у нас і побач з намі, то чым мы аорозніваемся ад таго чалавека, які жыве ў грамадстве, дзе чалавек чалавеку – воўк?) – гэта вынік дынамікі ўзаемадзеяння ў працэсе дыялогу аўтара з героям і чытачом.

Семантычны згух да абагульнення таксама садзейнічае мастацкай камунікацыі. Ж\* вынік – да дыялогу тэксту-дыскурсу прыцягваеца і чытач:

*Ён бачыў яго блізка, тое сумна натапыранае, шэрае птушанё, гэтак бясконца, незразумела адзінокае ў знаёмай яму і, мусіць, не першы раз аблюбаванай засені падвечаровага куста. На сцяне, на лісці, на вялікіх прасцягах горада памірала сонца, і што адчуваў, каму і на што жаліўся ён, гэты жывы маленьki камячок, натомлены за дзень нейкім сваім, зразумелым яму, а мо зусім і незразумелым клопатам? Што гэта было: страх, натужнае чаканне непасільнага празарэння ці чуйна, вусцішна і раптоўна адчутая адасобленасць ад усяго і разлад з усім? И ці не так трывожыць, гняце незразумелым нейкім сэнсам і самога чалавека тужлівая палоска расхінутай на заходзе вечаровай зары? (М.Стральцоў. “Смаленне вепрука”).*

Апошні сказ няўласна-простага маўлення, якое з'яўляецца ключавым дыскурсіўным маркерам у семантычным зруху (**і ці не так трывожыць, гняце незразумелым нейкім сэнсам і самога чалавека тужлівая палоска расхінтай на заходзе вечаровай зары?**), адлюстроўвае змену і апавядальны асобы (адбываецца пераход да аб'ектыўнага аўтарскага аповеду), і часу (ужываюцца дзеясловы цяперашняга часу **трывожыць, гняце**, хоць у папярэднім кантэксце пераважаюць дзеяслоўныя формы прошлага часу). Філасофскае пытанне гэтага апошняга сказа стварае агульную аснову дыялогу паміж аўтарам і чытачом, яно адрасуецца найперш чытачу, які запрашаецца да пошуку адказу.

У мове беларускай мастацкай літаратуры пераважае скрыты аўтарскі дыялог, калі граматычна не выражаны прамы зварот да адрасата (інакш кажучы, адсутнічаюць “фатычныя” моўныя сродкі, а таксама формы ўмоўнага і загаднага ладу дзеясловаў). Такая імпіліцитная форма прысутнічае не толькі ў аўтарскім дыялогу з чытачом, але і ў аўтарскім дыялогу з персанажамі твора. Другі варыянт найбліжэйшай поўна рэалізацыі кампазіцыйныя прыёмы суб'ектывацыі аўтарскага аповеду – уяўленчы, выяўленчы і кампазіцыйны. Прыклад рэалізацыі прыёму ўяўлення:

*Пяцрок вярнуўся ў станцыю, прылёг на лаўцы. Заснуў ён непрыкметна, забыўшыся на заўсёдны сарожны клопат: каб хаця не праспаць. Прачнуўся ад адчування, што вельмі ѹёпла стала ў твар, быццам падзыму аднекуль ѹёплы вецъ. Потым нехта далікатна правёў мяккім па шчацэ, па губах... Пяцрок расплюшчыў вочы: між лавак, пысай ля самага Петраковага твару, стаяў Жулік. У слабым паўзмроку цьмянага святла, што ішло са столі по дзвюх лямпачак ў вялізным пяціражковым люстры, мокрымі крышталікамі антрацыту бліничалі яго вочы (А.Кудравец. “Жулік”).*

Для прыёму ўяўлення характэрны сэнсавы рух ад невядомага да вядомага. У прыведзенай макраструктуры праз аб'ектыўны аўтарскі аповед (аповед ад 3-й асобы) чытач выразна адчувае стан Петрака. Напачатку – “неадушаўлённае” дакрананне да твару, потым яно трансфармуецца ў няпэўны зайненнік **нехта** і выразна акрэсліваецца ў знаёмым сабаку **Жуліку**. Поліфанія гатага мастацкага цэлага ў тым, што аўтарская пазіцыя дыялагізуецца з пазіцыяй персанажа, яго светаўспрыманнем.

Выяўленчы прыём:

*Было гарачае лета, але Вера хварэла доўга. І з кожным днём заўважала ў сабе нейкія змены, бачныя толькі ёй адной. Тая сцяна пасталення як бы падсоўвалася да Веры ўсё бліжэй і бліжэй, дакранулася да грудзей і рук, а ноччу расплывалася, як вада, па яе гарачым сонным целе, налівалася яго пругкасцю і новай сілай. Хвароба адступала паволі.*

Мяняліся дні, мільгали перад вачамі ўзмахамі крылаў азёрнай чайкі, праляталі пад гарачымі стрэхамі ліпеня (В.Коўтун. “Пацеркі для Веры”).

Праз сродкі мастацкай выразнасці, асабліва ў апошнім сказе, перадаецца адчуванне пятнаццацігадовай Веры, якая любіла азёрныя хвалі ў летнюю спёку. Аўтарскі голас, такім чынам, дыялагізуеца з голасам персанажа.

Мантажны прыём:

*Таццяна ўзгадала першы ягоны прыход у кафэ. Гэта было два тыдні таму. Быў поўдзень. Кафэ апусцела. Абапёрыся на прылавак, яна вяла гаворку з пажылой гаспадынай Надзеяй Пястроўнай, якая жыла адна і таму была ахвочая на слоўца. Раштам рыпнулі дзвёры і да прылаўка падышоў высокі статны мужчына ў сінім джынсавым касцюме. Ягоныя густыя валасы былі акуратна зачасаныя назад, мужны, крыху стомлены твар быў чыста паголены* (А.Аляшкевіч. “Калі зацвітае папараць-кветка”).

За знешне аб'ектыўнай манерай аўтарскага аповеду выразна адчуваеца пункт гледжання персанажа – Таццяны. Напачатку даеца агульны план кафэ, далей – сярэдні (высокі статны мужчына ў сінім джынсавым касцюме), і ў канцы бачым канкрэтныя зношнія дэталі (густыя валасы, крыху стомлены твар і інш.). Дыялог аўтара з персанажам адбываеца, такім чынам, на ўзоруні перамяшчэння пункту гледжання.

Як бачым, поліфанія мастацкага твора рэалізуеца праз пэўныя дыскурсіўныя маркеры, якія дазваляюць устанавіць дыялог аўтара з чытаем і персанажам.

## Тэарэтычная літаратура

1. Плеханова, Т.Ф. Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов / Т.Ф.Плеханова. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 368 с.
2. Жаўняровіч, Г.П. Публістычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча / П.П Жаўняровіч; навук. рэд. В.І.Іўчанкаў. – Мінск: РІВШ, 2011. – 244 с.

## Практычныя заданні

**1. Заканспектуйце тэарэтычны матэрыял “Дискурсивные маркеры авторского диалога” з дапаможніка Т.Ф.Пляханавай “Дискурс-анализ текста” (Мінск: ТэтраСістэмс, 2011, С. 162 – 175).**

**2. Вызначце ў прыведзеных мастацкіх тэкстах дыскурсіўныя маркеры аўтарскага дыялогу з чытаем.**

Разгаралася цёплая красавіцкая раніца, калі я, закончыўши службовыя справы, вяртаўся з гаспадаркі ў райцэнтр. Па-вясенняму зыркае сонца, узнімаючыся над зямлёй, праз шкло аўтамашыны балюча сляпіла вочы. Абапал дарогі падсыхала ралля, і толькі на ворыве блішчалі лужыны. Пачынаеца сяўба – надзвычай адказны перыяд для вяскоўца, і

было бачна, як, пускаючы шызаўаты дымок, па полі поўзалі трактары, пакідаючы за сабою шлейфы чорнай апрацаванай глебы. Бясконцыя хлебаробскія клопаты заўсёды турбууюць і хвалююць селяніна, але яны прыносяць і радасць, даюць надзею і веру ў жыццё (М.Кукуць. “Растаптаная ружа”).

Колькі радасці і колькі гора заўсёды дадаваў селяніну яго вялікасць Конь. А сёння ён ужо нібыта і не патрэбен. Божа мой, колькі коней мог бы купіць сёння кожны калгаснік! За год. І нават за адну сваю месячную зарплату. А колькі конскіх сіл прыручылі і прымусілі працаўца на сябе ў сваіх гарадскіх кватэрах нават мы, нашадкі бясконных некалі сялян... (Я.Сіпакоў. “Згадка пра коней”).

Вось і ўсё. Скончылася маё шчасцейка, хоць рэдка размаўляюць, глядзець на ішчокі яго няголеняя, мілей за якіх не было, на рукі – дужыя, мужчынскія, натруджсаныя, з блакітнымі пражылкамі ве... Пакінуў мяне, пакінуў, не прабачыў нізаіто. Меў права – не пррабачыць, а я не мела права рабіць тое, што зрабіла. Вось і сышліся на скрыхаванні любоў і смерць. Змоладу нітка разарвалася – звязвай, не звязаши, па-жывому рвецца (Л.Бандарэвіч. “Смарагдавыя пацеркі”).

Палі даўно засялі, пшаніца закаласілася, жніво скора... У калгасе рукі рабочыя патрэбны, а ён не ідзе... Рыбачыць лягчэй. Уцёк ад бацькоў, як паразі з воза... Дзе быў, што рабіў беларусы не звыклі бадзяцца па свецце, не цыганы ж якія, што толькі і валочацца. Хіба зямля родная – зязюля, што раскідае, падкідае зязяцей у розныя чужсыя гнёзды? (Л.Бандарэвіч. “Смарагдавыя пацеркі”).

### 3. Вызначце ў прыведзеных мастацкіх тэкстах дыскурсіўныя маркеры аўтарскага дыялогу з персанажам.

Дзіўную спустошанасць адчуў раптам у сабе Яська, адчуў, як становіцца чужбою, абыякаваю да ўсяго душа. Ённейкі час стаяў нерухома, як не сірачы, прыслухоўваўся да сябе і страпянуўся толькі, калі нечакана пачуў ціхае крэканне. Ратуючыся ад бяды, старая качка вяла між куп'я качанят да рова. Яны смешна валюхаліся, хуценька беглі за ёй, выцягвалі ўперад доўгія, тонкія шыйкі. Ужо ладныя, смытыя ад багатага навакольнага корму, але яшчэ не апераныя, убранныя ў мяккі шэры пушок... (Х.Лялько. “Касцы”).

Беражек канавы быў сухі, ад насыпанай калісці зямлі крыху вышэйшы за іншую паверхню ўзболатку. Тут весела зелянеў па-веснавому маладзенъкі муражек. У гэтым муражску і бегла ўсцяж канавы прамая, утаптаная сцежска, па якой цяпер хутка тупалі двое куранёўскіх прыяцеляў (І.Мележ. “Здарэнне”).

У густым снегсаньскім тумане бальнічны корпус, з акон якога падалі слупы святла, здаваўся велізарным караблём сярод цёмнага мора. А ў кожнай каюце – гора, боль і бяды. Чаму яна, Верачка, ніколі не

*задумвалася пра тое, колькі існуе на свеце хворых дзяцей? Здавалася, само паветра вакол бальнічнага корпуса дзейнічае прыгнятальнна на кожнага, хто знаходзіцца побач. Нібы той боль і тыя пакуты, якія перажылі тут людзі, змяняючы праз пэўны час адно аднаго ў палатах, пранізалі сцены, падлогу, столь, калідоры, палаты, перавязачныя, працэдурныя. Пранізалі і назаўсёды знішчылі радасць (Т.Мушынская. “Верачка”).*

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ